

Мікола ШАБОВІЧ

ШЛЯХ ДА БОГА

Куды ні едзь, ні кроch,
А сэнс жыцця людскога —
Шукаць і ўдзень, і ўноч
Адзіны шлях — да Бога.
Хоць дзе ён, гэты шлях:
Між зор, ці пад нагамі,
Ці ў вусцінных палях
Замечены снягамі?..

На ранішній зары
І ў суцем вечаровы
Праз моўчныя віры
Шанчы малітвы слова,
Каб між сямі дарог
Знайсці адну дарогу...
Пакуль з табою Бог,
Датуль і ты — пад Богам

«Чорная быль» Міхаіла Савіцкага

У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі адкрылася выстаўка работ Міхаіла Савіцкага «Чорная быль». Гэты цыкл твораў Героя Беларусі, народнага мастака СССР і Беларусі нікога не пакідае абыякавым. Трагедыя нарада, трагедыя краіны — вачамі Творцы...

Адкрыў выстаўку міністр культуры Беларусі Уладзімір Матвяйчук. Ён падкрэсліў: «Больш за 50 гадоў Міхаіл Савіцкі ў мастацтве, у яго сваё бачанне жыцця. Яго творы — спалучэнне мужнасці, смутку і надзеі. Надзеі на зойтрашні дзень...» Першы намеснік старшыні Камітэта па проблемах наступстваў катастрофы на ЧАЭС пры Савеце Міністраў Беларусі Уладзімір Чэрнікаў паведаміў, што зараз дзяржава робіць усё магчымае для мінімізацыі чарнобыльскіх праблем.

Міхаіл Андрэевіч правёў своеасаблівую экспурсію, расказаў, як задумваліся і ствараліся работы серыі «Чорная быль» — «Эвакуацыя», «Відущы», «Плач аб зямлі», «Настальгія», «Алегорыя Чарнобыля» і іншыя. Працаўца над тэмай мастак пачаў амаль адразу пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, у 1987 годзе.

Выстаўка будзе працаваць да 10 мая.

Уладзімір ТАЦЦЯНЧЫК.



Ініцыятар узяядзення мемарыяла ў Смаргоні былы афіцэр-пранічнік Уладзімір ЛІГУТА.

Некаторыя з прадстаўленых праектаў.



Наша газета неаднойчы пісала пра вялікую кроў, якая была праліта ў Смаргоні ў Першую сусветную вайну. Ідэя ўзяядзення мемарыяла абаронцам горада паступова набывае реальныя абрывы. Яна падтрымана Смаргонскім райвыканкамам і Міністэрствам культуры. На днях у Смаргоні адбылося падвядзенне вынікаў адкрытага конкурсу на праект помніка. У ім узялі ўдзел дзеяць творчых груп і творцаў, сярод якіх былі скульптары Генадзь Буралкін, Валянцін Занковіч, архітэктары Iгар Марозаў, Наталля Мартынава, Віктар Буры і іншыя. Журы конкурсу, якое ўзначаліў вядомы беларускі скульптар

Іван Міско, аказалася ў даволі складанай сітуацыі. Тэма ахвяр і герайзму той вайны яшчэ практычна не паднімалася ў беларускім мастацтве. З аднога боку, яе ўвасабленне патрабуе маштабнасці, абагульнення. З другога боку, як адзначалі члены журы, час грандыёзных мемарыялаў мінуў. З цягам часу яны разбураюцца і патрабуюць значных сродкаў на дагляд. Майстэрства павінна заключацца ў здольнасці перадаць ідэю лаканічна, найменшай колькасцю мастацкіх сродкаў. Журы адзначыла, што з гэтай задачай не справіўся ніводны з конкурсантамі. Найбольш блізка да мэты наблізілася творчая група ў складзе скульптара A. Арцімовіча, архітэктора A. Жылінскага, С. Рачэўскага, дызай-

нера В. Ладынева. У прадстаўленым праекце гэтых творцаў, акрамя асноўнай тэмы герайзму абаронцаў Смаргоні, знайшла адлюстраванне і тэма трагічнага лёсу жыхароў шматпакутнага горада, бежанцаў.

У першую сусветную пакутавала не толькі Смаргонь. На ўсім працягу фронту, які дзяліў Беларусь з поўднем на поўнач зямля поўніца магіламі воінаў і безыменных жыхароў. Было б цалкам аргументавана ўшанаваць іх памяць у рэспубліканскім маштабе. Вопыт удзельнікаў конкурсу яшчэ можа быць запатрабаваны.

Пабудаваць мемарыял у Смаргоні плануецца на сродкі бюджету Саюзнай дзяржавы.

Тэкст і фота Віктора ХУРСІКА.